

М-ка Лагойск.

Палажэнне і надворны выгляд мястэчка.

М. Лагойск цяпер зъяўлецца цэнтрам Лагойскага раёну Менскай акругі, а да раёновання было валасным асяродкам Лагойскае воласьці, Барысаўскага павету, б. Менскай губ.

Мястэчка знаходзіцца на адлегласці 44,8 км. ад Менску, 48 км. ад Барысава і 30 км. ад бліжэйшай чыгуначнай ст. Вітгенштэйнская (Смалявічы) Маск.-Бел.-Балт. чыгункі. З г. Менскам, Барысавам і бліжэйшымі мястэчкамі (Плешчаніцы і Смалявічы) Лагойск звязаны грунтавымі дарогамі. У 1927 годзе ўжо распачаты работы па правядзеніі шасы Лагойск—Менск. Грунтавыя дарогі даюць магчымасць нормальна зносіцца з вакольнымі вёскамі раёну ва ўсе поры году; масты і грэблі адноўлены і знаходзіцца ў лепшым становішчы, чым былі ў даваенныя часы. Найлепшымі дарогамі лічацца: дарога на Менск, на м. Плешчаніцы, на Барысаў.

З паўночнага захаду на паўднёвы ўсход праз м. Лагойск па ледавіковай даліне працякае рака Гайна — правая прытока р. Бярэзіны. Правы бераг ракі Гайны каля Лагойску багаты крыніцамі з чистай і прыемнай на смак водай.

Па некаторых літаратурных даных у Лагойску на левым беразе ракі Гайны, супроць касцьцёлу, у 50-х гадох мінулага стагодзьдзя быў невялікі курорт з жалезістымі і серымі крыніцамі, дзе лячыліся ад раматузу, нэрвовых хвароб і паралічу. Старожылы па гэтым пытаныні даюць супяречныя паказаньні. Крыніцы гэтыя цяпер у поўным заняпадзе.

Шырыня ракі Гайны каля мястэчка дасягае 25 мэтраў, глыбіня ад 2 да 5 мэтр. У рацэ водзяцца шчупакі, плоткі, акуні, ляшчы, налімы, пескары, ліны. У мястэчку ёсьць вадзяны млын; другі млын і крупадзёрка ў савхозе Луцаўшчына (1 км. ад Лагойску—ніжэй).

Навакол мястэчка па абодвух берагох ракі паверхня хвалістая, пакрытая лесам і гаямі; то цэльнымі невялікімі градамі, то паасобку раскінуты лясістымі ўзгоркі, што прыдае

прыгожы выгляд ваколіцам мястэчка. Берагі ракі па расылі вольхуло.

Мястэчка распаложана ў нізіне (лог-Лагожеск-Лагожск-Лагойск) на правым беразе ракі Гайны. На левым беразе знаходзіцца 4 двары, касьцёл і пошта („Жыр“).

У мястэчку маюцца наступныя вуліцы: Савецкая (б. Віленская), Комунальная (б. Касцёльная), Комсамольская (б. Замкавая), Смалявіцкая, Барысаўская, вул. Профінтэрна (б. Мікольская) і перавулкі: Завозерскі, Банны, Чырвоны Роў. Брукаваны толькі гэткія вуліцы: Савецкая, частка Барысаўской і Замкавая (плян).

Праз раку Гайну праведзены драўляны мост у 1920 г.¹⁾; ёсьць таксама драўляныя масткі праз ручай Вапенец па дарогах Барысаўской, Смалявіцкай і на Менск.

Асьвятляеца Лагойск электрычнасцю, якая праведзе-на ў 1921 г.²⁾.

У мястэчку ёсьць паштова-тэлеграфнае аддзяленыне і каса ашчаднасці.

Будынкаў у мястэчку налічваеца 695, з іх 681 драў-ляных і 14 каменных, крытых саломай 241, гонтам — 450, жалезам — 4.

Комунальных жылых дамоў: драўляных 17 і каменных 2. Выдатных будынкаў у Лагойску няма. Воддарль ад мястэчка (0,75 км.), уверх па плыні р. Гайны, з правага яе боку стаіць былы графскі палац (цяпер у ім знаходзіцца РВК і іншыя раённыя установы).

У адносінах да пажараў м-ка досыць небяспечна з прычыны скучанасці дамоў па Савецкай і Барысаўской вуліцах; дамы ўсе драўляныя, крытыя гонтам альбо саломай.

Вялікі пажар адбыўся ў 1920 г., калі белапалякі пры адступленыні спалілі больш паловы Савецкае вуліцы, млын і мост праз р. Гайну. Савецкая ўлада шчыра дапамагала пагарэльцам адбудаваць новыя дамы.

З 1911 г. для аховы м-ка ад пажараў існуе пажарная дружына (54 чал.), ёсьць пажарнае дэпо і неабходныя пажарныя прылады.

Гістарычныя весткі і помнікі старасьветчныны.

Першыя звесткі аб Лагойску належалаць да XII ст. Лагойск уваходзіў у склад зямель Полаччыны і перажываў асноўныя моманты яе гісторыі. У першы раз Лагойск упамінаецца ў летапісу пад 1084 г., калі ў час барацьбы Уладзімера

¹⁾ Стары мост быў спалены белапалякамі пры адступленыні.

²⁾ Сыпярша электрычнасць была праведзена ў 1918 г., але пры адступленыні белапалякамі была спалена дынамо-машина.

Монамаха, князя кіеўскага, з Усяславам Полацкім, Лагойск разам з іншымі гарадамі зямлі полацкай падпаў нападу кіеўскага войска. У 1128 г. Лагойск з прычыны перамогі кіеўскіх князёў над Полаччынай пераходзіць ужо ў склад Кіеўскага княства. З перамогай-жа палаchan (Усяславічаў) Лагойск зноў пераходзіць пад уладу Полацку, але ў ім былі свае князі ў XII і XIII ст. У часы Літоўскае дзяржавы Лагойск дастаецца брату Ягайлы Скіргайлу (1387 г.), а потым Вітаўту (1392 г.), які ўзмацніў і паширыў замак у Лагойску і перадаў потым горад свайму пляменьніку Андрэю Уладзіміравічу. У XV ст. Казімір IV падараўваў Лагойск князю Аляксандру Чартарыскому і такім чынам Лагойск зрабіўся прыватна-уласціцкім; дагэтуль-же ён быў гаспадарскім. У часы барацьбы Крымскай татарскай арды з Менскім княствам Лагойск быў зусім зруйнаваны ў 1505 годзе Махмэд-Гірэм, насельніцтва было выразана. Разбураны быў замак і спалена ў замку старая Багаяўленская царква з праваслаўным манастыром. У 1517 годзе Лагойск пераходзіць у якасьці пасагу за дачкой Сямёна Чартарыскага да Васіля (Тышкі) Тышкевіча (ваяводы Падляскага), які ў 1531 г. адбудаваў замак (разбураны татарамі) і пабудаваў драўляную Багаяўленскую царкву.


У час барацьбы Літвы з Москвой праз Лагойск некалькі разоў (1519, 1535 і 1655 г.) праходзіла рускае войска.

У часы вайны з швэдамі (1701-1721) горад з замкамі і Багаяўленской царквой быў спалены. Лагойск прышоў у заняпад і быў праданы Тышкевічам жмудзкаму біскупу Тышкевічу, які заснаваў у замку уніяцкі манастыр у 1752 г.¹⁾.

У 1918 г. Лагойск быў окупаваны немцамі, а ў 1919 г. белапалякамі (з жніўня 1919 г. па ліпень 1920 г.), якія сваёй полёнізатарска-клерикальнай політыкай, рабаваньнем і зьдзекамі над насельніцтвам, асабліва яўрэямі, пакінулі жудасны ўспаміны. Пры адступленыні перад Чырвонай арміяй дэзорганізаванае польскае войска спаліла большую частку Савецкай (б. Віленской) вуліцы і млын. Гасіць пажар было забаронена; ува ўсіх, хто імкнуўся што-небудзь выратаваць ад пажару, стралялі.

Левы бок дарогі з мястэчка ў палац (дзе цяпер б. графскі сад) і таксама мясцовасць, дзе цяпер стаіць палац, як съведчаць старожылы, была некалі заселена. Частка гэтая лічылася, трэба думáць, прыгарадам Лагойску і насыла назіму „Загарадзьдзе“ (і да гэтага часу так завецца). У пачатку

¹⁾ Россия, под ред. В. П. Семенова, т. IX, стр. 409-411. Досьць добра выкладзена гісторыя Лагойску і яго ваколіцы Сяльца. Да гэтае кропінцы мы і накіроўваем тых, хто жадае азнаёміцца з ёй.




XIX ст. граф. Тышкевіч перясяляе цэлы шэраг сем'яў з „Заградзьдзя“ (нават усю вуліцу, дзе цяпер сад) у розныя вёскі¹⁾. У 1815 г. пры р. Гайне будуецца новы палац, што

¹⁾ Сем'і Беляговічаў, Галдовічаў—у в. Гасьцілавічы і інш.

існуе і да гэтага часу¹⁾), потым насаджваецца вялікі (каля 20 дз.) пладовы сад на „ачышчаным“ ад сялян месцы.

У ляску на ўзгорку за садам раней [была Юраўская царква (цяпер застаўся толькі могільнік)].



Былы палац графа Тышкевіча, цяпер Р.В.К.

У 50-я гады мінулага сталецца Канстантынам Тышкевічам у палацы быў заснаваны музэй і бібліотэка. У музэі

¹⁾ Раней палац быў каля возера пад в. Заазер'е, у 1,5-2 км. на паўднёвы ўсход ад мястэчка.

знаходзіліса розныя рэчы, якія былі знайдзены пры раскопках курганоў — могільнікаў (Тышкевічам і Кіркорам): пярсыёнкі, маністы, бранзалеты, а таксама 2 старых мячы з пазалочанымі малюнкамі. Стэфана Баторыя, съцяг, які быў узяты ў швэдаў, шабля Пятра I, каля 200 карцін італьянскага майярства і колекцыі старажытных ваз. Старажылы съведчы, што ў бібліотэцы было надзвычайна многа кніг на расійскай, польскай і розных чужаземных мовах. Частку музею ў 1905 г. купіў археолёг Татур, а астатнюю частку музею і бібліотэку ў 1910-11 г. Юзэф Тышкевіч перавёз у Вільню. Найменш каштоўныя рэчы і экзэмпляры кніг былі часткай зынішчаны ў 1917 г. і качанткова ў часы окупацый.

Замчышча мае ў даўжыню каля 85 саж., у шырыню — больш 30 саж., навакол абведзена шырокім ровам і аднай стараной прылягае да нізкага балоцістага берага р. Гайны. Замчышча зараз узарана, ёсьць плодовы сад, некалькі будынкаў. З Комсамольскай вуліцы (б. Замковай) праз роў праведзена насыпная дарога ў замчышча, а раней тут праз роў замчышча злучалася з мястечкам драўляным мостом.

Насельнікі мястечка і іх заняткі.

У мястечку налічваецца 346 двароў. Рост і склад насельніцтва можна бачыць з наступнае табліцы:

| Ч А С | Яўрэй | Белар. | Расій. | Поляк. | Інш. | Усяго | У в а г а |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|------|------------|--|
| 50-я г. XIX ст. | — | — | — | — | — | больш 1500 | Россія, под ред. В. П. Семенова т. IX. стр. 410. |
| 1897 г. | 1442 | — | — | — | — | 2296 | |
| 1919 г. | — | — | — | — | — | 1972 | |
| 1923 г. | 1027 | — | — | — | — | 2064 | „Матар'ялы да Георг. Статыст.“ Менск, 1928. |
| 1926 г. | — | — | — | — | — | 2172 | |
| 1927 г. | 1014 | 712 | 4 | 34 | 12 | 1776 | Паподле даных сельсавету. |

Як відаць з табліцы, большую частку насельніцтва мястечка складаюць яўрэі, якія, паводле мясцовага паданья, зьявіліся ў мястечку ў пачатку XIX ст. (1808 г.). Пій Тышкевіч для павялічэння сваіх прыбыткаў знайшоў неабходным пашырэньне ў мястечку гандлю. З гэтай нібы мэтай з Барысава вызваны былі 4 сям'і яўрэяў, якім даны былі некаторыя прывілеі, адпушчаны лес на пабудову, дровы для апалу і інш. Пасля гэтага лік яўрэяў гандляроў пачаў з кожным годам павялічвацца; яўрэі сталі прыбываць з розных месц і патроху папаўняць пансскую казну.

Але ёсьць іншыя, больш дакладныя звесткі аб яўрэйскім насельніцтве ў Лагойску, здабытыя навуковым супрацоўнікам Яўрэйскага сэктару Беларускай Акадэміі Навук т. Аляксандравым, паводле якіх ужо ў 1766 г. у Лагойскім кагале лічылася 223 яўрэі, якія плацілі падушныя падаткі. Праўда, у склад лагойскага кагалу ўключаліся і яўрэі ваколічных вёсак. Па рэвіскіх даных 1847 г. ў лагойскім яўрэйскім кагале (сюды ўваішлі і яўрэі ваколічных вёсак) налічвалася 1509 чал., а па перапісу 1897 г. — 1442 чал. (толькі местачковых яўрэяў).

Па роду заняццяў насельніцтва разъмяркоўваецца наступным чынам:

| Род заняцця | Земляр. | Рамесн. | Гандляр. | Служач. | Інш. |
|--------------|---------|---------|----------|---------|------|
| Лік двароў . | 144 | 69 | 87 | 44 | 2 |

Зямляробствам займаецца баларуская і часткай польскае насялен'не мястэчка; яўрэі заняты пераважна гандлем, рамесніцтвам і часткай служаць; З яўрэйскія сям'і ў апошнія гады атрымалі зямельныя надзелы і займаюцца сельскай гаспадаркай.

Прыродныя ўмовы і ўраджайнасць глебы спрыяюць заняццю сельскай гаспадаркай. Забясьпечанасць гаспадарак зямлём характарызуецца наступнымі лічбамі:

| Колькасць зямлі | Да 1 дз. | Да 1 да 2 дз. | Да 2 да 3 дз. | Да 3 да 5 дз. | Да 5 да 8 дз. | Да 8 да 16 дз. | Усяго |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| Лік гаспадарак . | 12 | 14 | 28 | 43 | 40 | 7 | 144 |

З агульнага ліку гаспадарак серадняцкіх налічваецца 61,8%, кулацкіх — толькі адна гаспадарка, а 37,5% — бядняцкіх. У сучасны момант у зямлякарыстаньні сялян знаходзіцца ворнай зямлі 392,64 дз., пад сенажацямі — 102,77 дз. і інш. 29,36 дз., усяго 524,77 дз. Да Каstryчнікавай рэвалюцыі было 476,44 дз.; прыбавілася 48,33 дз. з быльх памешчыцкіх і царкоўных зямель¹⁾.

Частка быльх батракоў экономіі Тышкевіча ўтварыла сел.-гаспадарчы колектыв. Гаспадарка мае 54 дз. ворнай

¹⁾ Лічбовыя даныя ўзяты ў мест. савеце і Р. В. К. і адносяцца да 1927 г.

зямлі і 20 дз. сенажаці; колектыў вядзе гаспадарку досыць добра. Пераважная большасць графскіх зямель каля Лагойску адышла пад савецкую гаспадарку Луцаўшчына.

Недахоп зямлі ў значнай меры адчуваеца бядняцкай часткай насельніцтва і часткай сераднякамі. Пазбавіца зямельнага крызісу можна было-б толькі больш інтэнсіўным вядзеннем гаспадаркі. У сучасны момант систэма гаспадаркі зернавая, систэма паляводзства — парушаная трохпалёвая. Переходу на шматпольле перашкаджае цераспалосіца і шматпалосіца. Найбольш пашыранымі і пераважнымі палявымі культурамі зьяўляюцца, жыта, авёс, бульба, ячмень, пшаніца. Сяўба кармовых траў пашырана слаба. Досыць пашырана сяўба лубіну для ўгнаення. Сярэдняя ўраджайнасць наступная (у пудох): жыта — 48 пуд., ячмень — 45 пуд, авёс — 50-55 пуд., пшаніца — 45 пуд., бульба — 750-800 пуд. з дзесяцін¹⁾.

Гародніцтва, садоўніцтва і пчалярства слаба пашыраны і носяць спажывецкія харарактар. Прамысловыя значэнніе маюць сады: б. графскі (каля 20 дз.), у савецкай гаспадарцы Луцаўшчына (каля 10 дз.) і часткова сад комунальной гаспадаркі на замчышчы; ёсьць адна культурна-паказальная пасека.

У мястэчку ёсьць наступныя прамысловыя прадпрыемствы: З маслабойкі, З ваўначоскі, цагельня, два млыны з лесапілкай у Луцаўшчыне. Рамеснікаў і саматужнікаў налічваеца 69 сем'яў: ёсьць краўцы, шаўцы, кавалі сталяры, возчыкі, цырульнікі і інш.

Разъмеркаванье іх (рамеснікаў і саматужнікаў) па розных галінах вытворчасці можна бачыць з наступнае табліцы²⁾.

| Род заняткаў | Шаўноў | Краўцоў | Кавалёў | Возчык | Загатоўщ. | Шапашнік. | Сталяроў | Бляхароў | Калёснік | Муляроў | Цагельш. | Шклароў | Цырульнік. | Галзіншчык. | Пекароў | Фарбароў | Смалакураў | Алейнік | У сяго | |
|--------------|--------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|-------------|---------|----------|------------|---------|--------|-----|
| Кольк. асоб | 23 | 26 | 15 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 118 |

У 80 і 90 гады мінулага стагоддзя пашыраны быў выраб плугоў, якія збываліся партыямі ў г. Барысаў на продаж. У 1837 г. К. Тышкевічам была заснавана і працавала да 60-х гадоў ткацкая фабрыка, якая знаходзілася на месцы б. валаснога праўлення (цяпер яўрэйская школа). Будынкі для кватэр і сталоўкі знаходзіліся ў прадмесці Жыр. На

1) Даныя 1927 г. Лагойск. мест. савету.

2) Даныя мест. сав. за 1927 г.

фабрыцы працавала 100 чал. рабочых на 50 станкох. Агульная продукцыя вырабу даходзіла да 100.000 лакцей палатна; гадавы зварот быў ровен каля 25000 руб.¹⁾. На фабрыцы па звестках мясцовых старажылаў працавалі выключна мужчыны, якіх набіралі падлеткамі з прыгонных і навучалі ткацтву. Ільняная пража загатаўляліся ў бліжэйшых вёсках (у сялянскіх хатах), а баваўняная прывозілася з Манчэстэру. Першыя майстры вызваны былі з Польшчы. Вырабляліся: абрусы, сарвэты, ручнікі з рознымі малюнкамі і палатно досьць добрай якасці. Вырабамі фабрыкі задавольваліся патрэбы графскага двара, галоўным-жа чынам меўся на ўзве попыт рынку.

Зорганізаваліся і працуюць колектывы: краўцоў, шаўцоў, загатоўшчыкаў і возчыкаў (возяць галоўным чынам розныя рэчы і продукты ў Менск і з Менску).

У часы вясеньня га вадазьбегу вада ў раўчаку Вапенінік (Лапенец) вымывае каменьні-ватнякі, з якіх сяляне мястэчка здабываюць вапну для мясцовых запатрабаваньняў; у 1,5 км. па дарозе на м. Гайну здабываеца досьць добрая чырвоная гліна (ганчарная); каля вёскі Рудня сяляне здабываюць белую гліну для пабелкі печаў.

Сельская гаспадарка.

Тэхніка вядзення сельскае гаспадаркі паступова паляпшаецца. Зямля апрацоўваецца выключна плугамі і баронамі (у большасці драўлянымі з залезнымі зубамі). Першы плуг у мястэчку зьявіўся ў пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя і скора зусім выцесьніў саху. У сучасны момант у мястэчку ёсьць 198 плугоў (пераважна аднаконных), 4 касілкі, 4 сортывоўкі, 8 жнярак і некалькі дзесяткаў малатарань. Сельска-гаспадарчыя прылады ёсьць на месцы і прадаюцца ў сельска-гаспадарчым коопэратыве.


Кооперацыя і гандаль.

Да 1917 г. у мястэчку існавала толькі крэдытнае т-ва прыблізна з лікам 200 сяброў. Гандаль знаходзіўся ў руках прыватных гандляроў. Цяпер у мястэчку ёсьць сельска-гаспадарчое крэдытнае т-ва з лікам 1173 пайшчыкі, з зваротным капиталам 5246 р. 60 к.; адчынена ў 1924 г. пры 50 пайшчыках; пазычанага капиталу 5650 руб.

Спажывецкае т-ва на 1 жніўня 1927 г. налічвала 1000 сяброў (пасля перарэгістрацыі 900) з зваротным капиталам

¹⁾ Słownik Geograficzny. Warszawa. 1884.

12037 руб. Ёсьць 3 коопэрацыйных крамы: 1) бакалейная, 2) галянтарэйная і мануфакт.-скураная і 3) жалезная; прыватных крам — 21. Мяццовы рынак больш чым на 50% знаходзіцца ў прыватных руках, што ў значнай меры



Базарны пляц

тлумачыцца адсутнасьцю ў коопэрацыйных крамах некаторых предметаў першай патрэбы.

З ліпня м-ца 1916 г. у Лагойску існуе местачковое т-ва ўзаемадапамогі, сяброў 95 г. Камітэт сялянскай узаемадапа-

могі дапамагае бедняком выдачай грашовых і насенних пазык (зваротных і беззваротных), хадайнічае аб водпуску лесу ў першую чаргу. Лік сяброў — 352 чал.

У лютым м-цы 1926 г. зорганізавалася пазычкова-ашчаднае крэдытае т-ва, якое налічвае 112 пайшчыкаў; у т-ва ўваходзяць 2 арцелі: шавецка-загатовачная і сялецкая арцель гантаўшчыкоў (61 ч.). Капітал на 1 жніўня 1927 г. складаўся з 1020 р. 43 к. паявых і 1110 р. 55 к. укладаў.

Кірмашы ў Лагойску адбываюцца 22 мая і 19 сінегня — на вясеньняга і зімовага Міколу і 19 жніўня (на Спаса). 19 сінегня прадаюцца: кожухі, сукно, мясцовыя бандарныя вырабы (бочки, цабры, вёдры), гонты, абодзьздзі. 22 мая шмат прадаецца кароў. На ўсіх кірмашох прадаюцца коні, сала, каўбасы, шынкі і інш. Да вайны кірмашы праходзілі досыць ажыўлённа, за часы вайны і окупацыі былі замёрлі і зноў аджылі (хаця і не ў ранейших разъмерах) з 1924 г. Штотыдзень у чацьвер і нядзелю бываюць кірмашныя дні, калі сяляне вакольных вёсак прадаюць прадметы хатняга вырабу і продукты гаспадаркі і купляюць патрэбныя для гаспадаркі тавары ў коопэратыве і прыватных крамах.

Санітарны стан і ахова здароўя.

Санітарнае становішча мястэчка нельга прызнаць здавальняльным: вуліцы вясной і ўвосень досыць грязкія, двары ў большасці таксама брудныя. Па бакох вуліц у цэнтральнай частцы праложаны масткі (тротуары). Вадой насельніцтва карыстаецца з калодзежаў (ёсьць усяго 3), крыніц і ракі.

Хаты малыя, цесныя, з нізкай столлю. У большасці адчувецца недахоп сывету і вэнтыляцыі. Адны і тыя самыя пакоі зьяўляюцца і майстэрнямі, і сталовымі, і спальнімі.

Найбольш пашыранымі хваробамі зьяўляюцца: кароста, трахома, хваробы жывата, прастуда. У мястэчку ёсьць раённая больніца з стацыянарным і амбуляторным лячэннем. Праз амбуляторию з 1 студзеня па 9 жніўня 1927 г. прашло 10718 хворых рознымі хваробамі; зубалечэбны габінэт наведала 3000 чал.

Некаторыя хваробы, як рожу, лечаць бабкі-шаптухі. Наогул жа насельніцтва зварочваецца за мэдычнай дапамогай у больніцу.

Народная асьвета і культасьветная праца.

У 1864 г. адчынілася першая народная школа, якая існавала да 1918 г.; яўрэйскія дзецы вучыліся ў „хэдарах“, якіх было некалькі ў мястэчку. У лютым месяцы 1918 г. ў

м-ку было адчынена вышэйшае пачатковае вучылішча, рэ-организаванае ў 1919 г. у школу II ст. У часы польскай окупацыі школа была зачынена і замест яе была адчынена расійская чатырохклясавая прогімназія; з 1920 г. існуе сямігадовая школа. Перашкодамі ў працы сямігодкі зъяўляюцца: неадпаведнасць будынкаў пад школу, цесната пакояў, вельмі дрэннае абсталяванье школы, адсутнасць габінэтаў і бібліотэкі. З 1919 г. працуе яўрэйская чатырохгадовая школа. У тым-же годзе была адчынена і польская школа; у часы польскай окупацыі яна была пашырана ў прогімназію імя Касцюшкі, якая праводзіла полёнізатарскую політыку і сярод дзяцей беларусоў. У 1927 навучальным годзе працавалі: дзіцячы сад на 40 чал. (з беларускім і яўрэйскім аддзяленнемі), школа рабочай моладзі для малапісменных, вячэрняя школа для дарослых і лікпункт. Пры нардоме працавалі гурткі: політычны (30 чал.), драматычны з 2 сэкцыямі: яўрэйскай і беларускай (42 ч.), ваенны, гурток фізкультуры (120 ч.), музыкальны (12 ч.).

У бібліотэцы ў 1927 г. налічвалася 4026 кніг: на беларускай мове — 389, на яўрэйскай — 153 і на расійскай — 3484; чытачоў — 367, з іх 30% вучнёўскай моладзі.

Насельніцтва мястэчка ў тым-же 1927 г. выпісвае наступныя газеты: „Ізвестія ЦІК ССР“ — 6, „Правда“ — 23, „Звязда“ — 39, „Беларуская вёска“ — 27, „Юный пионер“ — 26, „Юнгер арбайтэр“ — 5, „Чырвоная Зьмена“ — 9, „Крестьянская газета“ — 10, „Учительская газета“ — 6, „Савецкая Беларусь“ — 11, „Октябрь“ — 41 і інш. — 14; часопісаў — 47; найбольш па сельскай гаспадарцы — 15.

Пры нардоме працуе кіно-перасоўка, ставяцца спектаклі; ёсьць радыё.

Прыкмячаецца значнае пашырэньне элемэнтаў новага быту асабліва сярод моладзі, якая ўжо мала звязана з царквой ці сінагогай, пазбаўлена рэлігійных забабонаў. Яшчэ 8-9 год таму назад у вышэйшай пачатковай школе і потым у школе II ст. прыходзілася весьці барацьбу з т. зв. „суботнікамі“ — вучнямі, якія не хацелі пісаць у школе ў суботу па рэлігійных мотывах, цяпер ужо гэтага няма. Адчуваеца вялікая цяга дзяцей у піонеры і моладзі ў ЛКСМ. Зъмяненіца патрыярхальныя сямейныя ўзаемадносіны, якія былі ў Лагойску досыць моцнымі да рэвалюцыі.